

Ініцыятыва Еўрапейскага Саюза «Пагадненне Мэраў - Дэманстрацыйныя праекты»

Мадэрнізацыя сістэмы вулічнага асвятлення ў Бярозе (Рэспубліка Беларусь)



Краіна	Рэспубліка Беларусь
Рэгіён	Брэсцкая вобласць
Муніцыпалітэт	Бяроза
Падпісанне Пагаднення мэраў	Кастрычнік 2015
Зацвярджэнне ПДУЭР	Чэрвень 2017
Мэты ПДУЭР да 2020 г.	Скарачэнне выкідаў CO ₂ на 20%
Тэрміны рэалізацыі	Верасень 2018 - лістапад 2020
Агульны бюджэт	775 044 47 €
Сума гранта ЕС	620 000 €
Сафінансаванне	155 044 47 €

Што прадугледжана праектам?

- Замена 4171 лампы на новыя эфектыўныя святлодыёдныя святлільні
- Укараненне сістэмы кіравання грамадскім асвятленнем.



Як праект зменіць жыццё жыхароў?



64 тысячы жыхароў Бярозаўскага раёна будуць адчуваць сябе камфортней і бяспечней на асветленых вуліцах горада ў начны час



17 чалавек (каманда праекта, будаўнічыя работнікі, эксперты і г.д.) атрымаюць працу дзякуючы рэалізацыі праекта і такім чынам зробяць ўклад у развіццё мясцовай эканомікі.





EU4Energy



Covenant of Mayors
for Climate & Energy

Demonstration Projects
Eastern Partnership

Чаканыя вынікі



821 MWh/у, або **69%**
скарачэнне спажывання
энергіі

=



гадавому спажыванню
энергіі **44 986** мабільнымі
телефонамі

=



гадавому спажыванню
энергіі **7 602**



724 тон/год, або **69 %**
скарачэнне выкідаў CO₂

=



гадавым выкідам ад
464 новых аўтамабіляў

=



неабходнасці пасадзіць
32 909 дрэвы для
паглынання такой
колькасц CO₂



Скарачэнне выдаткаў на энергарэсурсы **100 278 €** штогод

0, 3% бюджэту г. Бярозы

Пагадненне Мэраў – гэта найбуйнейшы ў свеце рух па мясцовых кліматычных і энергетычных дзеяннях, якія падтрымліваюцца Еўрапейскім Саюзам. У рэгіёне Усходняга партнёрства больш за 400 мясцовых органаў улады абавязаліся скараціць выкіды CO₂ як мінімум на 20% да 2020 года або на 30% да 2030 года.

Еўрапейскі саюз з 2011 года аказвае тэхнічную, метадычную і фінансавую падтрымку ініцыятывы ў краінах Усходняга партнёрства, прэ гэтым фінансавая дапамога склала суму больш за 30 мільёнаў еўра. Яна ўключае гранты і індывідуальную тэхнічную падтрымку 34 муніцыпалітэтаў па рэалізацыі дэманстрацыйных праектаў з 2015 года, пераважна ў галіне энергаэфектыўнасці.

Пагадненне Мэраў – Дэманстрацыйныя праекты

вул.Кастамарава, 1/3, офіс 5
79005 Львоў, Украіна
Тэл./факс: +38 (032) 253 87 04/05
Facebook: COMDEP2014
com-dep.enefcities.org.ua

Березовское ЖКХ

ул. Анатолия Альшэўскага, 27а
225209, Бяроза, Рэспубліка Беларусь
Кантактная асоба:
Дзмітрый Слуцкі,
slutskiid@mail.ru